

Дзяржаўная навуковая ўстанова
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Цэнтр гісторыі геапалітыкі

Запрашае прыняць удзел у канферэнцыі
«Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах»
Мінск, 17 сакавіка 2016 г.

У дынамічна мяняючымся свеце Рэспубліка Беларусь уцягнута ў геапалітычныя працэсы, якія фарміруюць як новыя выклікі і пагрозы, так і патэнцыйныя магчымасці для нашай краіны. З'яўленне новых цэнтраў сілы і эвалюцыя існуючых, працэсы глабалізацыі, спробы рэалізацыі міждзяржаўных інтэграцыйных праектаў, фінансавыя крызісы і рэгіянальныя канфлікты – усё гэта наўпрост ці ўскосна закранае Беларусь.

Канферэнцыя прысвечана актуальным праблемам у змяняючыхся геапалітычных рэаліях, рэалізацыі знешнепалітычных стратэгий Беларусі ў стасунках з іншымі дзяржавамі і нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў, перспектывам развіцця краіны і рэгіёна ў сучасных умовах.

Праблемнае поле канферэнцыі

1. Рэспубліка Беларусь у геапалітычнай прасторы Ўсходняй Еўропы гісторыя і сучаснасць.
2. Геапалітычныя працэсы і іх уплыў на Беларусь.
3. Рэспубліка Беларусь і інтэграцыйныя працэсы на постсавецкай прасторы.
4. Міжнародныя арганізацыі і нацыянальныя інтарэсы Беларусі.
5. Развіццё двухбаковых адносін Рэспублікі Беларусь з асноўнымі партнёрамі ў свеце.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаем навукоўцаў, прадстаўнікі органаў улады і кіравання Рэспублікі Беларусь, дыпламатычнага корпуса, спецыялістаў у сферы міжнародных адносін і права, аспірантаў, магістрантаў, практычных працаўнікаў.

Мовы канферэнцыі: беларуская, руская, ангельская.

Форма заявы:

- Прозвішча Імя Імя па бацьку
- Поўная назва арганізацыі, пасада,
- Навуковае званне, навуковая ступень,
- Тэма даклада,
- Адрас электроннай пошты, кантактны тэлефон/skype.

Заявы і тэзісы даклада (4,5 тыс. знакаў) прымаюцца да **19 лютага** (уключна) на адрас электроннай пошты **chg-nasb@history.by**, ці 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», Цэнтр гісторыі геапалітыкі з паметкай «*Канферэнцыя*».

Па выніках правядзення канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых дакладаў.

Патрабаванні да афармлення дакладаў. Даклады да публікацыі прымаюцца аб'ёмам да 20 тыс. знакаў, выкананыя ў MS Word, тэкст з 1 інтэрвалам, шрыфт Times New Roman 14 пт, палі: верхняе і ніжняе – 20мм., левае – 30 мм., правае – 15 мм. Афармляць спасылкі ў тэксце ў квадратных дужках на адпаведную крыніцу са спіса літаратуры. Нумараваны спіс літаратуры прыводзіцца ў канцы артыкула. Выкарыстанне аўтаматычных пастаронкавых спасылак не дапускаецца. Афармленне спіса і літаратуры ў адпаведнасці з інструкцыяй ВАК Рэспублікі Беларусь <http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272>

Даклады прымаюцца ў тэрмін да **22 сакавіка 2016** г. на адрас электроннай пошты **chg-nasb@history.by**. Даклады, дасланыя пазней азначанага тэрміну, да публікацыі не прымаюцца.

У загалоўку даклада вызначаецца назва даклада, імя аўтара, арганізацыя, адрас электроннай пошты.

Прыклад:

**УПЛЫЎ ЕЎРАЗІЙСКАГА ІНТЭГРАЦЫЙНАГА ПРАЕКТА НА
РЭАЛІЗАЦЫЮ РЕГІЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ БЕЛАРУСІ І РАСІІ ВА
ЎСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ**

Сідарава М.В.

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі,

г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

12345@678.com

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору заявак для ўдзелу ў канферэнцыі, вызначэння статусу даклада (пленарны даклад, даклад), уключэння прынятых дакладаў у тыя ці іншыя секцыі.

Праграма Канферэнцыі будзе складзена з улікам заяўленых дакладаў.

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў для публікацыі, тэксты не рэдагуюцца і не вяртаюцца аўтарам.

Камандзіровачныя выдаткі пакрываюцца бокам які накіроўвае ўдзельніка ці асабіста ўдзельнікам канферэнцыі.

Арганізацыйны камітэт chg-nasb@history.by, +375-17-284-23-97